

Закончыўся XXVII з'езд КПСС. За яго работай з неаслабнай увагай сачылі многія сотні мільёнаў людзей нашай планеты. З'езд зацвердзіў новую рэдакцыю Программы Камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Статут КПСС з унесенымі ў яго змяненіямі, Асноўны напрамк эканамічнага і сацыяльнага развіція ССРС на 1986—1990 гады і на першы да 2000 года. Выпрацаваны стратэгічны курс партыі на паскарэнне сацыяльна-еканамічнага развіція краіны, дадзеную дэмократызацыю грамадства, паглыбленне сацыялістычнага самакіравання народа, узмацненіе барацьбы за мір і сацыяльны прагрэс. Рашэніі XXVII з'езда КПСС раскрываюць натхненую перспектыву нашага руху наперад, да яканса новага стану савецкага грамадства, візыяннуючы шляхі і метады ўдасканалівання сацыялізму і паступовага переходу да камунізму. Чырвонай піктай праз усе рашэнні з'езда праходзіць канцепцыя хутчэйшага сацыяльна-еканамічнага развіція краіны на аснове паскарэння наукаўскага патэнцыялу, карэннай перабудовы сістэмы кіравання, актыўнага чалавечага фактара.

Савецкія людзі, усё прагрэсіунае чалавецтва горача адбараюць гістарычныя документы XXVII з'езда КПСС. У краіне разгарнулася напружаная работа па глыбокаму вывучэнню і ажыццяўленню яго рашэннія. Скарбніцай ленінскай думкі і кіраўніцтвам да дзеяння з'ўплююща многія палаажэні Палітычнага даклада Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Савецкага Саюза XXVII з'езду партыі, з якім выступіў Генеральны сакратар ЦК КПСС тварыш М. С. Гарбачоў.

Вялікія задачы па прапагандзе матэрыялаў з'езда стаяць цяпер перад кафедрамі грамадскіх наукаў. Многія выкладчыкі ўжо актыўна ўключыліся ў вельмі важную работу, глыбока раскрываюць сутнасць партыйных документаў перад студэнтамі на вучэбных занятках па гісторыі КПСС, філософіі, палітычнай эканоміі, наукаўской камунізму, перад працоўнымі калектывамі. Слухачы з вялікай цікавасцю ўспрымаюць лекцыі па матэрыялах XXVII з'езда КПСС, з якімі выступаюць прафесар У. М. Калмыкоў, дацэнт Г. Д. Ветлагуаў, Т. П. Гараніна, А. І. Канашыч, Т. А. Малыніна, В. У. Матусевіч, Я. А. Семянчук, А. П. Смоліна, А. А. Фяськоў, І. Ф. Эсмантовіч, В. Я. Яцук і іншыя грамадзанчы.

Усе арганізацыі перабудоўваюць сваю дзеянісць з улікам неабходнасці глыбокага вывучэння матэрыялаў партыйнага з'езда іх хутчэйшага пераўтварэння ў жыццё. Пастаўленыя ім рашэнні і задачы трэба давесці да свядомасці кожнага савецкага чалавека. У гэтай сувязі неабходна актыўнізація ўсю работу па вывучэнню матэрыялаў з'езда і студэнтамі ўсіх курсаў, факультэтам і спецыялістамі. У аснове іх трылагаюць засяzenia павінна быць добрае наведение вучэбных заняткаў, актыўнасць на лекцыях і семінарах па грамадскіх науках і добрасумленная самастойная праца.

Матэрыялы XXVII з'езда КПСС будуть вывучацца на палітінфармацый у кожнай студэнцкай групе, у наукаўскіх гуртках, на факультэце грамадскіх прафесій і г. д. Вялікую ўвагу їх вывучэнню трэба надаць у сістэме палітычнай асветы, эканамічнай адукацыі, у філіяле юніверсітата марксізму-ленінізму, у работе з тэрэтичных і метадалагічных семінараў. У ўсіх падраздзяленнях юніверсітата і грамадскіх арганізацыях важна забеспечыць сапраўдны глыбокага і яканса вывучэнне партыйных дакументаў і рашэннія, паліпшэнне сваёй работы ў свяtle новых высокіх патрабаваній, пастаўленых XXVII з'ездам КПСС.

У. БОНДАРАУ,
загадчык кафедры палітэканоміі, дацэнт.

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМИТЕТА ЛКСМБ
І ПРАФКОМА У ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 9 (639)

Субота, 15 сакавіка 1986 года.

Газета заснавана ў верасні
1969 года. Выходзіць
раз у тыдзень

Цена 2 кап.

Ленінскія стыпендыяты—
юродасы ўніверсітэта



НАУКОВА— МЕТАДЫЧНАЯ КАНФЕРЕНЦЫЯ

Сёння ва ўніверсітэце завяршаецца наукаўска-метадычныя канферэнцыі прафесарска-выкладчыцкага саставу ГДУ на тэму «Удасканаліванне самастойнай вучэбнай работы і ўмацаванне дысцыплін студэнтаў». Свята работу яна пачала 11-га сакавіка пленарным пасяджэннем. Яго адкрыў праэктор па вучэбнай работе член-карэспандэнт АН БССР Л. А. Шамятаў.

На пленарным пасяджэнні за слухані даклады: рэктара юніверсітэта акадэмік АН БССР Б. В. Бокуця — «Актуальныя праблемы павышэння якасці вучэбна-выхаваўчай работы за ўніверсітэц»; загадчыка кафедры педагогікі і пісіхалогіі член-карэспандэнт АН ССР прафесар І. Ф. Харламава — «Пісіхалападагагічныя асновы выхавання сядомай дысцыплін студэнтаў»; праэктора па заочнай наўчаніі кандыдата педагогічных наукаў Л. Н. Сечкі — «Арганізацыя самастойнай работы студэнтаў-заочнікоў»; дацэнта кафедры педагогікі і пісіхалогіі кандыдата пісіхалагічных наукаў М. І. Мурачкоўскага — «Пісіхалагічныя праблемы дыферэнцыраванага падыходу да студэнтаў у арганізацыі самастойнай вучэбнай работы».

На пленарное пасяджэнне канферэнцыі праігрывала работу. На ім з дакладам выступілі: праэктор па вучэбнай работе член-карэспандэнт АН БССР Л. А. Шамятаў — «Аналіз стану самастойнай вучэбнай работы і дысцыплін студэнтаў»; дацэнт кафедры педагогікі і пісіхалогіі М. А. Дзіміతрыев — «Фарміраванне педагогічнай навікаванасці і адказных адносін студэнтаў да прафесіянальнай падрыхтоўкі».

Затым на канферэнцыі працавалі сесіі куратораў акадэмічных груп, усіх факультэтў і кафедр грамадскіх наукаў. Заслухані і амбэркаваны даклады і выступленні дэканаў факультэтў, загадчыкаў кафедр, найбольш востропытных выкладчыкаў і куратораў. Усе пытанні канферэнцыі аблікоўваліся ў свяtle новых, больш высокіх патрабаваній, якія пастаўлены перад вышэйшай школай у спрэве падрыхтоўкі і камуністычнага выхавання маладых спецыялістў XXVII з'ездам КПСС.

На канферэнцыі распрацаваны і прыняты алпаведныя рэкамендацыі. Прыміленыя іх на практику будзе садзейнічаць паспехаму ажыццяўленню задач, якія стаяць цяпер перад прафесарскімі саставамі юніверсітэта.

Б. ВАЛОДЗІН.

З УЛІКАМ АСАБІСТЫХ МАГЧЫМАСЦЕЙ

Тэматычны вечар, на якім абмікроўваліся матэрыялы XXVII з'езда КПСС, адбыўся ў інтэрнаце № 4. Яго адкрыў загадчык кафедры палітычнай эканоміі дацэнт У. Ф. Бондараш. Ему выступіў з дакладам «Паскарэнне сацыяльна-еканамічнага развіція — стратэгічны курс партыі». Дацлендкы на вялікім фактычным матэрыяле пераканалі паказаў узросшую асабістую адказнасць маладых камуністуў, камсамольцуў, усёй савецкай моладзі да разшырэння эканамічных, сацыяльна-еканамічнага развіція — стратэгічнага курса партыі». Дацлендкы на вялікім фактычным матэрыяле пераканалі паказаў узросшую асабістую адказнасць маладых камуністуў, камсамольцуў, усёй савецкай моладзі да разшырэння эканамічных, сацыяльна-еканамічнага развіція — стратэгічнага курса партыі».

Намеснік дэкана эканамічнага факультэта дацэнт М. В. Герасімчык раскрыў ў сваім выступленні асаблівасць значэння для цяпешаўшага эканамічнага гаспадарання пераходу на інтэрнацыйны курс развіція. Узнятая ў яго выступленні праблемы рэзональна-наўчанія выкарыстанні вытворчых разурсаў віліцца ў дыскусію. Усе студэнты адбюлі намечаныя партыйныя меры па ўзмацненню раз-

жому эканоміі ў народнай гаспадары. У ходзе амбэркавання гэтай праблемы выкарысцілі канкрэтныя працэлановы на паліпшэнне выкарыстанні бытавых адыхаў, павышэнне ролі студ-саветаў, беражлівых адносінах да ізблі, жылых пакоў і аbstалітніцтва на інтэрнатах і вучэбных карпусах.

Асістэнт кафедры палітэканоміі Н. Ю. Дзімітрыева гаварыла на сустэрні з студэнтамі, якія ў адпаведнасці з намечанымі на XXVII з'езде КПСС мерапрэзмствамі будзе ажыццяўліца перабудова сістэмы кіравання народнай гаспадаркай, якая ўяўляе сябе ў паскарэнні сацыяльна-еканамічнага развіція. Павышаную цікавасць выклікалі палаажэніі аб узрастанні ролі эканаміста ў сучаснім удасканаліванні арганізацыі вытворчасці, аб пошуку новых прагрэсіўных форм і метадаў гаспадарання.

У канцы вечара выступіў куратор інтэрната У. В. Зарэцкі. Ен-

растлумачыў асноўныя напрамкі дабрабыту савецкіх людзей, расказаў аб шляхах і метадах правядзення сацыяльнай палітыкі на сучасным этапе. Яго выступленне было цесна звязана з задачамі, якія стаяць перад студаветам і камсамольскімі актыўамі факультэтаў па паліпшэнні культурно-бытавых і спартыўных аздараўленчых умоў жыцця ў інтэрнаце. У. В. Зарэцкі падкрасліў неабходнасць актыўнай палітычнай і пісіхалагічнай падрыхтоўкі да аянкі сацыяльнай актыўнасці моладзі, улічаючы не толькі адзнакі, але і асабісты ўклад кожнага студента ў паліпшэнне бытавых, спартыўных, культурно-асветных і маральных аспектаў жыцця ў інтэрнаце. І эта павінна садзейнічыць пераходу з пасісці на пасісцінічы, утрымліві настрою некаторых студэнтаў.

С. ЦІМОХІН,
старшыня студавета інтэрната № 4.

професар У. М. Калмыкова, дацэнт кафедры палітэканоміі Г. Д. Ветлагуаў, В. П. Галеева, М. В. Герасімчык, дацэнт кафедры наукаўской камунізму А. П. Смолінай і асістэнта гэтай кафедры А. С. Кузьміча, асістэнта кафедры У. С. Алояніч, асістэнта кафедры палітэканоміі Г. А. Броўкіна, іншых членў універсітэцкай арганізацыі таварыства «Веды».

В. СТАРАКОЖАВА,
адказны сакратар арганізацыі таварыства «Веды» ГДУ.

У ПРАЦОЎНЫХ КАЛЕКТЫВАХ

Вучоныя і выкладчыкі-грамадзанчы ўсага ўніверсітэта ў саставе лектарскіх груп абласнога, гардзінскага і рабнага камітэтаў партыі працягіваюць прапагандаваць матэрыялы і рашэнні XXVII з'езда КПСС перад працоўнымі і г. д. Гомеля і вобласці. На этым тыдні яны выязжджаюць ў Рэчыцкі, Светлагорскі, Гарагачоўскі і Дубровіцкі раёны, выступаюць на прадпрыемствах і ў арганізацыях абласнога цэнтра. З увагай былі выслушаны лекцыі загадчыка кафедры філософії

Ажыцяўім планы партыі

НА ВЫСOKІЯ ПАТРАБАВАННІ— КАНКРЭТНУЮ СПРАВУ

Гістарычныя рашэнні ХХVII з'езда КПСС закранаюць інтарасы і вызначаюць канкрэтныя напрамкі дзеянасці кожнага калектыву.

Якія ж новыя задачы паўстали перад намі, геолагамі, у сувязі з стратэгіяй партыі на паскварэнне сацыяльно-еканамічнага развіція краіны? Скажем праме: іх яшчэ належыць сформуляваць, аблеркаўца на сходах выкладчыку і студэнтаў. Увогуле ж, работы прадстаўца шмат. Перш за ёсё неабходна прыкласці больш намаганняў для яскансага паплешэння прэфесіяльнай падрыхтоўкі і камуністычнага выхавання будучых інжынер-гідроэнергетікаў, камандароў геалагічнай службы. У цэнтрыя клопаты павінны стаць аптымізацыя і інтэнсіфікацыя вучэбнага працэсу. Студэнты абавязаны правілы асэнсаваць гэтыя тэрміны. Мæцца на ўзвесі не патагонная сістэма, не работы над падручнікамі да дзясяткаў гедзін ноги. Нам неабходна распрацаўваць целую сістэму ме-прапрыемству по паплешэнні сувязі паміж чытаваемі дысцыплінамі, забеспечыць факультэтэ сучаснай выкладчычнай тэхнікай, прыборамі і прыстасаваннямі. На першы план ціпэр ставіцца камп'ютарызацыя вучэбнага працэсу. Геамарфалогія, напрыклад, для гідроэнергетікі і інжынер-гідроэнергетікі павінна разглядацца не толькі як наука, якая здаймаецца вывучэннем рэльефа зямной паверхні, а як пўятніца ўдадзіны ў гідроэнергетікі і інжынернай геалогіі. З другога боку, крэз у напрамку камп'ютарызацыі не павінен стаць перашкодай для трывалага засвоення фундаментальных палажэнняў науку геалагічнага цыкла.

Професарска-выкладчыцкі састаў геалагічнага факультета ў самыя бліжэйшы час абавязаны пераглядаць адносныя да ўкаравання савіх науко-вых распрацовак у практику геалагічнай службы хада бу

сістэме вучэбна-наукова-вытворчага аб'яднання «Гомельскі ўніверсітэт — Упраўленне геалогіі БССР». Для гэтага спартрэбяцца двухбаковыя на-маганні: і нашы, і геолагаў-практикаў. Відавочна, дава-дзеца пераглядацца статут гэтага аб'яднання, які павінен абавязаць Упраўленне геалогіі БССР прымыкаць да выкладчыкі геофака, калі яны нават не прадугледжваліся планам.

На ўсіх напрамках нашай дзеянасці павінны самымі сур'ёзнымі чынамі вырашанацца проблемы аховы акаючага асяроддзя. На гэта нас на-цельваюць слова, сказанныя М. С. Гербоўскім: «Да сур'ёзных вывадаў прыходзіцца аналіз яшчэ адной групы супрацівні-сцей — супрацівніцай гла-бальнага маштабу, якія закра-ноюць самыя асновы існавання цывілізацыі. Разома ідзе перш за ўсё ўзбраўдківани-і акаючага асяроддзя, пав-етранага басейна і акіяну, збліжненні прыродных ресурсаў. Проблемы абастрэацца на толькі залишнімі на-гру-камі на прыродныя сістэмы ў выніку наукоў-тэхнічнай раз-валючы, росту маштабу дзея-насці чалавека. Яшчэ Энгельс предбачаў, наколькі згубнымі будуть вынікі падпарядкован-ні прыродакрыстання сліпой гульни рычавых сіл. Усе больш відавочна акрэслівавацца па-траба ў эфектыўных міжнарод-ных працэдураў і механізмах, якія забяспечвалі б разы-нальнае выкарыстанне ресурсаў планеты як агульначла-вечага зদабычу».

XVII з'езд КПСС надаў новы імпульс дзеянасці ўсёго калектыву нашага факультета, які панаватару павінен сфор-муляваць і вырашыць канкрэт-ныя задачы па забеспечыць Беларусі мінеральна-сыравін-ным ресурсам і ў беражлі-вому засвоенію.

М. ЖУРАВЕЛЬ,
дацэнт кафедры інжынернай геалогіі і гідроэнергетікі.

У камітэце ЛКСМБ

ДА ВУЧОБЫ АДНОСІЦА СУР'ЁЗНА

На чарговым пасяджэнні камітэта ЛКСМБ універсітата аблеркаўца на пытанне аб работе камітэта камсамола гісторыка-філалагічнага і камсамольскага біюро фізічнага факультета па стварэнню непримірмымі адносін да студэнтаў, якія несумненна адносяцца да свайго галоўнага абавязку — вучбы, парушаюць дысцыпліну. Са спра-вазадамі выступілі камсамольскія вакані называемых факультетаў Юрий Пенязь і Віктар Пракапенка.

Адзначаны ѹстотны недахопы ў дзеянасці вучэбна-выхаваўчых камісій аблодухов факультету па забеспечыці актыўнага наведавання студэнтаў вучебных заніткі і ўзорнай дысцыпліні: Для дасяг-нення этага распрацаўваны адпаведныя мера-прапрыемствы.

МАТЕМАТЫКІ — ШКОЛЕ

СУСТРЭЛІСЯ СА СТАРШАКЛАСНІКАМІ

Сапраўднае жыццё ў школе пачынаецца ў той час, калі там з'яўляюцца студэнты. Магчыма, так сказаў бы і вядомы Казьмін Проткоў, калі б 3-га сакавіка нарадеў СШ № 7 наша горада. Гэта быў панядзелак. Як вядома, гэта — цяжкі дзень. Менавіта ў панядзелак жаданым госцем старшаклас-нікаў стаў клуб амараўтараў гумару нашага факультета на чале з выкладчыкам ка-федры алгебры і геаметрыі членам партбюро матфака А. Ф. Васільевым.

У сваім выступленні ён расказаў пра ма-тэматычны факультэт, пра наукоў-тэхніку, грамадску і культурную жыццё студэнтаў-матэматыкаў. Пасля гэтага ўсіх грамадзініст-шакласнікі, якія да адказу запоўнілі ак-тавую залу школы, завалодалі студэнтамі. Не невялікай школънай сцэне 13 будучых педагогаў і праграмістў на працягу гадзініні ў жэртаві-кастырчнай форме апавядалі пра сваі студэнцікі і жыццё.

«Прыходзіце яшчэ! — запрашалі нас вучні. — Мы будзем вас чакаць».

А. НЕСЦЕРАУ,
студэнт гр. М-54.

Гутарка на актуальную тэму

У ДЗЕЯННІ — ЛЕНІНСКІЯ

|| 35 гадоў назад у Саве-
цкім Саюзе быў прыняты
Закон аб «Абароне міру».

Свет без войнаў, свет без заброі — вышыншая мэта міжнароднай дзеянасці Камуністычнай партыі і Савецкай дзяржавы. Ленінскі зневі-
дзялітычны курс адпавядае жыццёвым патрабаванням большай часткі чалавечства, служыць сацыяльнаму прагрэсу і добробуту працоўных. Яго змест вызначае прай-
дай сацыялістычнага ладу жыцця, нашай ідэалогіі і мараллю.

У нашым сацыялістычным прамадзстве няма класаў і сацыяльных груп, засікілі-
вайтых у войнах і гонках ўзы-
вадаў. Савецкаму народу патрабо-
він мір для творчага ства-
рэння, удасканалівания гра-

мадстваў развойтага сацыялізму, пабудовы камунізму.

Палітыка міру ў законадаў-
чым парадку замацавана ў Констытуцыі ССР. Яна зна-
ходзіцца адлюстраванне ў важнейшых зневідзялітычных дакументах і актыях, у паў-
сядзенні дзеянасці савецкай дыпламатыі. «Наш ідэал, нашы
пастаянныя клопаты — усе-
агулінае і поўнае раззярэдненне,
трыўалы, справядліві мір —
так напісаны ў книзе «40-год-
дзе Перамогі савецкага народа
у Вялікай Айчыннай вайне»
(M., 1985). Менавіта гэты
выскероднай і жыццёвай важ-
най мэце служыць прынцы-
піва новая, супрады народ-
на, адкрытая і сумленная зневі-
дзялітычнай палітыка ССР.

Усё больш пракладае сабе
дарогу ў сусветнай палітыцы

прынцып мірнага сусіданства
дзяржаваў з рознымі грамад-
скімі ладамі — асноўны прын-
цып міжнародных адносін XX
стагоддзя. Сёння савецкая
палітика міру, якая пера-
твараецца ў жыццё, выступае
як вядучая прапрады яздзі-
вагаў міру на зямлі.

Зневідзялітычнай дзяй-
насці КПСС і Савецкай дзяр-
жавы была актыўная, пасля-
доўная і наступальная на пра-
цягу ўсяго перыяду пасля
принцыпа Закона аб «Абароне
міру».

Адным з важнейшых выні-
каў проціборства і спабор-
ніцтва дзяўчын сацыяльна-э-
канамічных сістэм з ўзяле-
щай дасягненне ваенна-стратэгі-
чай руінавага паміж Савецкім
Саюзам і арганізаціяй Вар-

З'ЯДНАНЫ БРАТНЯЮ ДРУЖБАЙ

Сёлеты спадзінца 20 гадоў з днём ўстанавлення дружобу-
ных сувязей паміж Гомельскай і Пайднёвачскай абласцямі.

Шырокая географія міжнарод-
ных сувязей у нашай вобласці.
Дастаткова сказаць: толькі ў Гомелі, напрыклад, вучница студэнты больш чым з 20 краін свету. Але самыя інтэнсіўныя
кантакты звязаюць Гомель з падрацімамі — Пайднёвачскай вобласцю ЧССР і французскімі горадамі Клермон-Феран, а таксама з Еленегурскім ваяводствам ПНР.

У 1966 годзе ЦК КПСС і ЦК КПЧ прынізілі гістарычнае разшы-
не — параднік паміж сабою рада-
дароду і абласцю Расіі, Беларусі і Украіны з гарадамі Чэхіі і Славакіі. Гэта разшэнне адпавядала не толькі духу зневідзя-
лівіцтва, якую праводзіла Савецкая агдзянданне параднікі да больш глыбокага засемаразуменія. Падрацімамі сталі стаціў-
дзяўлю дзяржаў — Макса і Прага, а Гомельская вобласць устанавіла сіబорскія сувязі з біз-
кай ёй па эканоміцы і культуры Пайднёвачскай вобласцю.

За два дзесяцігоддзі зневідзя-
лівіцтва паміж Гомельшчынай і Чэхі-
й — г. Чэске — Будзеўіца, яшчэ 9
гарадоў Гомельшчыны ўстанові-
лі братнікантакты з чэскімі гарадамі: Добруш — Чэске-Крумлов, Жлобін — Пельгржымав, Калінкавічы і Петрыкаў — Індржыхаў — Градзец, Мазыр — Стражоніца, Рэчыца — Піск, Рагачоў — Прахатыць, Светлагорск — Табар.

Аслабіла зневідзялівіцтва дру-
жбы абласцей за апошнія 5 гадоў. Прыядзелм унішталі-
чыўся: цяпер 42 падрацімствы Гомельшчыны маюць прымык-
антакты з роднінскімі чэскімі
калектывамі. Толькі за гэтыя гады нашу вобласць наведалі 184

чэхаславацкія дзялегаты, 200 груп гамяльчан ездзілі ў Чэхаславакію. Штогод у 11 плянер-
скіх лагерах вобласці адпавяда-
валі 500 дзяцей з ЧССР, а 240 юных гамяльчан праводзяцца ка-
нікулы ў Чэхіі.

Можа ўзімкнучь пытанне: а ён ёсць эканамічна выгада ад гэтых кантактаў? Тут таксама не абыцца без пераканаўчых фактак. Напрыклад, першы ачынны самаходны кормаўбочарны камбайн КСК — 100 сабраны на «Гомельмашыне» дзякуючы ў мно-
гомі ліпарту кампілекцыйных дзя-
талей з краін сацыялістычнага супрацоўніцтва, у тым ліку Чэхаславакіі, якія забяспечыла пас-
таўку аўтаматизаваных кочав-
ных прэсёў і гідратрансмісіі. Абмен наукоў-тэхнічнай інфар-
мациі з нашыя національныя пра-
дпрыемствамі «Аграбуд» дазволіў камбайнабудаўнікам выпуска-
ць дзяцілі, якія маюць у чатыры разы большу прыдаўшасць за ра-
най выпускаемых. Кожны чэхаславацкі дзялкамплект, устано-
ўлены на камбайні, прыноси-
е эканомічны ўздадзілі ў 550 рублёў.

Пракаствуемая сумесна сістэма аўтаматычнага ваджэння дася-
гы прыбытак у 660 руб. ад кожнага камбайні.

Чэхаславацкія волыт, які ўка-
рэнены ў вытворчым агдзянданні
«Белемальмасуды», супрацоў-
нічымі з фірмай «Сфікс», даў-
шы ўзімкнучы ў 180 тыс. руб. і дазволіў з'яўлянісі 2 млн. квт. гадзін электрэнергіі.

У сваім чаргу значны ўклад у супрацоўніцтва ўносяць гамяль-
чане, аслабіла экспартны паса-
такіх лагераў — месяц XXVII
з'езда КПСС, які разам з іншы-
мі важнімі гістарычнымі даку-
ментамі прыняў Асноўны
напрамік эканамічнага і сацыяль-
нага развіція ССР на 1986-1990
гады і на перыяд да 2000 года. У іх ёсць і такія радыкі: «Шырэй-
развортвае кааперацію краін-
амі — членамі СЭУ... Актыўней
у складзе дзяржаваў, якія пры-
нялі падрацімства і паваро-
там да сацыялізму. Прагацу-
чыць з заклікі першага народнага
предзідэнта Клемента Готвальда
з «Савецкім Саюзам — на ве-
чныя часы!» стаў залогам дру-
жбы дзяўчын краін. Для савецкіх
людзей лагты — месяц XXVII

з'езда КПСС, які разам з іншы-
мі важнімі гістарычнымі даку-
ментамі прыняў Асноўны
напрамік эканамічнага і сацыяль-
нага развіція ССР на 1986-1990
гады і на перыяд да 2000 года.

У іх ёсць і такія радыкі: «Шырэй-
развортвае кааперацію краін-
амі — членамі СЭУ... Актыўней
у складзе дзяржаваў, якія пры-
нялі падрацімства і паваро-
там да сацыялізму. Прагацу-
чыць з заклікі першага народнага
предзідэнта Клемента Готвальда
з «Савецкім Саюзам — на ве-
чныя часы!» стаў залогам дру-
жбы дзяўчын краін. Для савецкіх
людзей лагты — месяц XXVII

з'езда КПСС, які разам з іншы-
мі важнімі гістарычнымі даку-
ментамі прыняў Асноўны
напрамік эканамічнага і сацыяль-
нага развіція ССР на 1986-1990
гады і на перыяд да 2000 года.

На ЗДЫМКУ: у гэтым дому,
у г. Карлавы Вары, калісці жы-



Фота аўтара.

У Савецкім энцыклапедычным слоўніку запісаны: альпізм — вид спорту, узъходжанне на піаждадаступныя вяршыні. Гэты спорт, як нельга лепш, прыйшоўся па душу старшаму інжынеру кафедры радыёфізікі нашага ўніверсітэта Алегу Салаю. На працягу 18 гадоў ён паставіўна вышыя сваю кваліфікацыю ў выбраным занятку і дасягнуў ужо

МЭТА — ВЯРШЫНЯ

значных поспехаў. Нядайна яму было прысвоена ганаровая званіце «Мастар спорту СССР».


А. Салаев першы з гамальчан, хто выканав гэты запаветны нарамату ў альпізме. Даставакова

прывесці адзін факт, каб зразумець, на сколькі не праста перадольваючыя ступені майстэрства: некалькі дзесяткаў гадоў таму назад для таго, каб толькі лабраца да падножжа якой-не

будзь вяршыні, размешчанай у глыбіні асноўных хрыбтоў Паміра і Цяні-Шаня, патреба было аддаць шмат часу і сродкаў, ажакуны ўжо аб самім узыходжані. Больш паловы сваіх узыходжаній Алег здзейсніў менавіта ў пералічаных горных раёнах краіны. У яго кніжцы значыцца больш 100 пераадоленых гор. Назыву толькі некалькі з іх: Эльбрус (5633 м.) — тройчы, пік Леніна (7134 м.) — двойчы, пік Камунізма (7495 м.) — вышэйшая кропка, краіны) — Хан-Цэвгры (у перакладзе на рускую мову — «Уладар неба»; 6995 м.), шасціцічны пік Чапаева, вяршыня Масачік і інш.

На гэтым можна было бы і зачончыць. Але будзе несправядлівым, калі не скажаць некалькі добрых слоў яшчэ пра аднаго майстру спорту па альпізму, «снежнага барса» Г. Г. Шмарова. Гэта ён, ужо выдомы ў краіне альпініст, 15 гадоў таму назад пераехаў з Горкага ў Гомель і на грамадскіх пачатках заснаваў тут секцыю горнаўходнікаў, якая існуе па сённяшні дзень. Велізарнае «дзякіў» гэтаму чалавеку за захопленасць, якую ён перадае іншым. А Алегу Салаю — добрая надвор'я на чарговых узыходжаніях.

У. ЧЫСЦІК.
Інструктар па альпізму.
Фота аўтара.



НА ЗДЫМКУ: група інструктараў па альпізму на піку Шчуроўскага [Цэнтральны Каўказ] пасля

праходжэння маршрута В. Абалакава 5-б катэгорыі складанасці. Крайні злева — Алег Салаев.

На тэмы бяспекі

На нашай планіце штогод адбываюцца каля 6 мільёнаў пажароў. І мы становіцаца ўсё больш небяспечнымі. Акаляючы нас свет, у тым ліку і нашы кватэры, становіцаца месцамі павышанай пажарнай небяспекі. Пластыкі, палімерныя плёнкі, якія шырока прымяняюцца цяпер, добра і хутка гарыа — палімеры распаўсяюцца па іх з хуткісцю да 25 м у мінуту. А дым ад іх гарэння намагаюся больш тасцісці таго, які ўтвараеца пры гарэнні драўніны. Сінтэтычныя матэрыялы, якія выкарыстоўваюцца для аўтобускіх кібл, пепаналісткавыя дываны і падушкі, сінтэтычныя маты і пласціны пачынаюць тлець пават ад невялікай іскрынкі. При гэтым дым настолькі ядавіты, што чалавек можа вытрымаваць яго не больш 1,5 мін. А ўсемагчымія вырабы бытавай хіміі, газ і награвальнікі электра-

прыборы, што выклікаюць перагрузку электрарасеткі... Усё гэта павялічвае верагоднасць узімкнення пажару ў дому. Аднак мы вядомы іншым раз не здумуемся імават самі ствараюць непрэменныя, а бываюць трагічныя сітуацыі.

Псіхолагі і сацыялагі прышлі да вываду: людзі вельмі марудна ўсведмляюцца, на сколькі ў апошні час узрасла пажарная небяспека. Прыбыўшы да мноўгіх выгод, якія дае агонь, мы забываюцца пра яго небяспеку. Тым больш, што адкрыты агонь ўсё больш «хаваецца» у электрычных спіралі, газавых гарэлкі, аэрозольных балонікі, а цягна, жалезабетон і шкло нашых дамоў ствараюць падманілава адчуваць ахойніці. Вельмі многія ўпарты

працягваюць лічыць пажар выпадковасцю, якую, маўлі, прадбачыць нельга. Але пажар — не выпадковасць, а хутгэй за ўсё заканамернасць. Яго можна і прадбачыць, і папярэдзіць. Кожны пажар — гэта наша неасцярожнасць, неахайнасць лёткадумнасці, а часам проста нявяданне правілаў пажарнай бяспекі. Ці выпадковы пажар у дому, дзе ў шырты замест стандартнай пробкі стація «жучок»? Дзе дзеяні маюць свободны доступ да запалак, ды яшчэ застаюцца адны ў закрытай на ўсё замкі кватэры? Дзе нечвярозы чалавек курыць у ложку? Не, невыпадковы! У тыхіх сітуацыях рана ці позна здарыцца бяз А. МЕМЕХ, старшы инспектор пажарнай часткі — і г. Гомеля.

Запрашае цырк

ЧАРОЎНАЯ АРЭНА

памятным, насычаным рэкорднымі трукамі нумарам. І цыркавы сезон у Гомельскім дзяржаўным цырку будзеца па такому ж прынцыпу — яго заканчвае програма, якая складаецца з лепшых нумароў савецкага цырку.

Аматары цырковага мастацтва ў нашым горадзе, напэўна, памятаюць ілюзійны атракцыён пад кіраўніцтвам заслужанага артыста РСФСР Юрыя Аўерына — ён з вялікім поспехам працаўваў у Гомельскім цырку першай праграме, у 1972 годзе. За гэты час Юрый Аўерины і яго помочнікі выступалі ў многіх гарадах нашай краіны, пасляховаў ўзделнічалі ў шматлікіх зарубежных гастролях. Атракцыён вырас творчча, у ім з'явіўся новыя ўнікальныя труки, абавіўся састаў выкананцаў. Слова «атракцыён» у перакладзе на рускую мову значае «прыягненне». Майстэрства Юрія Аўерины, здзіўляючыя і таям-

нічныя з'яўлінні, знікненні і пераўтварэнні, якія адбываюцца на манежы, высокі элемэнты спарэйду прысягаюць на яго выступленні тысячы гледачоў. «На кані вакол свету» — так называеца атракцыён, якім кіруе выдатны савецкі майстар джыгітавікі, народны артыст РСФСР Ірбек Канцеміраў, сын лепшага за ўсю гісторыю сусветнага цырку конніка Алібека. Ен не толькі пеўціў ад башкы высокія выкананія майстэрства, але і ўнёс у традыцыі цыркавы жанрамі — яны і акрабаты, і велафігурысты, і экспантыры, і музиканты.

Дзісьядынава галубы Святланы Шамшэвай, сабакі Зоі Захаравай, пеўцы, гусі, качкі, сабакі ў ілюзійных атракцыёнах Ю. Аўерины, дзісьядынава козы, занятыя ў клунадах, зразумела, прынясць шмат завадзялення і дарослым, і дзецям.

Аляксандр Ван-Ю-Лі стварыў яшчэ адзін унікальны нумар — сальта-марталісты на першых. Мастацка-акрабатичная група пад кіраўніцтвам заслужанага артыста РСФСР М. Пятрова і В. Мялоўскі, экспантыры з лялькамі пад кіраўніцтвам А. Абаджана, жанглеры на стрэлах Афанасьевы, эквілі-

рысты на шары Чарняўскас, гімнасты на турніках пад кіраўніцтвам А. Чыхова — кожны з гэтых нумараў уносіць важкі ўклад у агульны поспех прадстаўлення.

Яшчэ адна суперчца са старой знаёмай чакае глядачоў у новай праграме. У ёй прымае ўдзел вядомая савецкая класікіны Ірына Асмус, добра вядомая тэлегледачам па папулярнай тэлеперадачы «АВБВГДэйка».

Гомель — апошні горад, у якім працуе праграма пад кіраўніцтвам заслужанага артыста РСФСР Юрія Аўерины на піядэдадні адказных зарубежных гастроляў па Паўднёвай Амерыцы.

Д. РАДЗІНСКІ,
рэжысёр Гомельскага дзяржцыркі.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

Калектыў кафедры англійскай мовы выкарыстоўвае глыбокое спачуванне вучылішчацы МАКРАВУСАВА Святлане Мікітавіч, з выпадку напатканаага на гору — смерці БРАТА.

«Гомельскі ўніверсітэт» — орган парткома, ректората, комітета ЛКСМБ і профкомов Гомельскага государственного университета (на беларускім языку), Гомельская фабрыка «Палесдрук» Дзяржкамітэта БССР на спраўах выдавецтваў, паліграфіі і книжнага гандлю. Гомель, Савецкая, 1. Абём — 1 друк. аркуш. Наш адрес: вул. Савецкая, 104, п. 3-11, т. 57-16-52. Тыраж 2000 аркуш.

на
кніжна
гы

НОВЫЯ
ВЫДАННІ